

✓ кет



15-28  
www.belwra.by

# Пагатковада школа - 4 / 94

№4-1994



Андрэй Тадэвуш  
Банавентура  
Касцюшка.

Мерачоўшчына  
(Івацэвіцкі раён)—  
м, дзе нарадзіўся  
Т. Касцюшка.

«...Паўстанне  
1794 года  
пацярпела  
паражэнне.  
Але паходню волі,  
незалежнасці і  
грамадзянскай  
справядлівасці,  
запаленую  
Касцюшкам  
і яго  
паплечнікамі,  
затушыць  
ужо было  
немагчыма».

У. Емяльянчык.



СПАДЧИНА

# СЯМ'Я і ВЫХАВАННЕ дзяцей У ФЕАДАЛЬНЫЙ БЕЛАРУСІ

Рашэннем Юнеска 1994 год аб'яўлены міжнародным годам сям'і. Гэтым актам падкрэсліваецца выключна важная роля пярвічнай ячэйкі грамадства ў вырашэнні адукацыйна-выхаваўчых задач, што стаяць на сучасным этапе развіцця сусветнай цывілізацыі. Беларуская сям'я нароўні з многімі іншымі мае сваю шматвяковую гісторыю, з якой і сёння вельмі многае можна ўзяць на прагматычны і духоўны спажытак.



Спрадвеку сям'я была самай дзейснай крыніцай развіцця народнай педагогічнай думкі, своеасаблівым каталізаторам выхаваўчых ідэй і галоўным сацыяльна-грамадскім інстытутам фарміравання кожнай асобы і людской супольнасці ўвогуле. Ва ўсе часы сям'я заставалася хоць і не адзіным, але асноўным месцам, дзе ажыццяўлялася выхаванне падрастаючых пакаленняў. І чым меншыя дзеці, тым большай была ўдзельная вага сямейнага выхавання ў іх развіцці.

Сённяшняя цікавасць да гісторыі беларускай сям'і першыяду феадалізму невыпадко-

хойнай культуры нашага народа. Да іх ліку ў першую чаргу можна аднесці завяршэнне фарміравання беларускай народнасці, развіццё і стаўленне дзяржаваўнасці; хоць запозненае і няпоўнае, але ўсё ж узнікненне і працяканне адраджэнцкіх плынняў, якія суправаджаліся небывалым да тae пары ўзлётам і сацыяльна-культурных працэсаў.

Сямейны побыт беларусаў у XIV — XVIII стст. характерызаваўся надзвычай шырокай разнастайнасцю, шматварыянтнасцю яго арганізацыі. Тут арганічна спалучаліся векавыя традыцыі і павевы надыход-

бяруць пачатак яшчэ ў глыбокай старажытнасці, і паступова зараджаліся новыя рысы сям'і, якія адпавядалі асобным тэндэнцыям узнікаючай капіталістычнай арганізацыі грамадства.

Асноўнай ячэйкай большай часткі дэмографічнага масіву беларускай народнасці была сялянская сям'я. Менавіта яна вызначальна адлюстроўвала стан сямейнага побыту і многіх сацыяльна-педагагічных працэсаў тагачаснага грамадства. На беларускіх землях яшчэ ў раннефеадальны перыяд з распаўсюджваннем ворыўнага земляробства з вялікіх пат-



ршых захоўваліся ў многіх індзёвых сферах, асабліва ў мейна-бытавой.

Такім чынам, у разглядае-  
й перыяд існавалі два тыпы  
м'яў: малая (нуклеарная)  
м'я, якая складалася са  
любнай пары і яе дзяцей, і  
лікай, што ўключала непас-  
адных родзічаў двух-трох па-  
лennяў. У сваю чаргу вялікія  
сем'і былі таксама двух тыпаў:  
ацькоўская сям'я, куды  
ваходзілі бацькі, дзецы і юнукі,  
брацкая сям'я, яку ўтваралі  
ем'і братоў, а часам і сяцё.  
Акія сем'і мелі агульную  
аспадарку, непадзеленую маё-  
ласць і ўяўлялі адну падатка-  
ую адзінку, якая называлася  
ымам. Каапераваліся паміж  
абой і малая сем'я. Часта,  
асабліва на Палессі, вялікія і  
малая сем'і, асобныя дымы  
аб'ядноўваліся ў дворышчы  
для выканання сумеснай гас-  
падарчай працы. Падобным чы-  
нам сваяцкія (бацькоўскія,  
брацкія) і несваяцкія сем'і  
аб'ядноўваліся ў асобную  
адзінку падаткаблядання —  
службу. Вось чаму само па-  
ніцце «сям'я», ці «сем'іца»,  
азначала аб'яднанне, агульнае  
ўладанне, саўладанне.

Такое сумяшчэнне сямейна-  
радавых і суседска-таварыскіх  
адносін наклала істотны  
адбітак на фарміраванне абы-  
чынных, калектывісцкіх пачат-  
каў у педагогічных поглядах  
народа. Выхаваўчыя мэты зы-  
ходзіліся на фарміраванні  
прыстойнай асобы, узровень  
дасканаласці якой у многім  
вызначаўся яе карыснасцю для  
грамадства. Гэтаму ж падпа-  
радкоўваўся і змест адукацый-  
на-выхаваўчых працэсаў, якія  
спонтанна або арганізавана  
ажыццяўляліся ў народзе. На  
аснове супольнасці будаваліся  
многія метады і сродкі народ-  
най педагогікі.

У XVI ст., з правядзен-  
нем аграрнай рэформы і  
інтэнсіўным развіццём фальва-  
рачнага вядзення гаспадаркі,  
набіраюць сілу працэсы  
індывідуалізацыі сялянскай

сям'і, якія супраджаліся ка-  
рэннай ломкай сацыяльна-  
бытавых устояў сярэднявечча  
і сцвярджэннем ідэй  
індывідуалізму. Хаця трэба ад-  
значыць, што на беларускіх  
землях падобныя ідэі ўсё ж  
не дасягнулі таго ўзроўню, да  
якога яны ўзняліся ў Заходній і  
Цэнтральнай Еўропе. Бо тут  
яны абазначылі інварыянтнасць  
дасягнення ўласнага шчасця,  
уласнай дасканаласці, але аба-  
вязкова ў рэчышчы імкнення  
да агульнага добра.

Сям'я гараджан была  
вельмі падобнай да сялянскай,  
і толькі розныя харктар вы-  
творчасці і грамадскага жыцця  
абумоўліваў некаторую яе спе-  
цыфікасць, асабліва ў сферы  
сямейнага побыту, хоць ён, як  
і самі сем'і, быў шматварыянтным,  
што з'яўлялася хара-  
тэрным і для іншых саслоўяў  
беларускага грамадства.

Большую своеасаблівасць  
мелі сем'і беларускай шляхты,  
якія ў залежнасці ад маёма-  
нага дастатку больш або менш  
адрозніваліся ад сялянскіх ці  
гарадскіх сем'яў. Сістэма вы-  
хавання дзяцей тут была пад-  
парадкована фарміраванню  
сацыяльна-культурнай каста-  
васці. Шляхецкія дзецы часта  
атрымлівалі вышэйшую адука-  
цию, у тым ліку і за мяжой.  
Гэта быў адзін з дзейсных  
каналаў распаўсюджвання  
агульнаеўрапейскай культуры  
на беларускіх землях. Шляхец-  
кае саслоўе дало свету цэлую  
плеяду выдатных дзеячаў  
(Францыск Скарына, Мікола  
Гусоўскі, Сымон Будны, Васіль  
Цяпінскі, браты Лаўрэнцій і  
Стэфан Зізаніі, Мялецій Смат-  
рыцкі, Сімён Полацкі і многія  
іншыя), якія ўзняліся вышэй  
каставых, а падчас і кан-  
фесійных уяўленняў і сталі  
сапраўднымі выразнікамі  
інтарэсаў усяго беларускага  
народа.

Сям'я была першаснай са-  
цыяльна-еканамічнай ячэйкай  
феадальнага грамадства, і да  
таго ж на ёй у якасці адной  
з асноўных ляжала задача

выхавання падрастаючых пака-  
ленняў, перадачы ім назапаша-  
нага волыту, этнічных і  
сацыяльных норм, традыцый,  
стэрэатыпаў светаўспрымання.  
У народзе заўсёды лічылі, што  
неабходнай умовай для гэтага  
з'яўляючца згода і лад у сям'і,  
паколькі, як падкрэсліваў  
Ф. Скарына, «незгода бо и  
найболшіе царства разрушаш-  
ася» (7, 111). Вось чаму  
стварэнне сям'і было адной з  
самых значных з'яў у гра-  
мадскім жыцці і ёй надавалася  
выключна важнае значэнне. З  
ранняга дзяцінства выхаванне  
хлопчыкаў і дзяўчынак было  
падпарадкована падрыхтоўцы  
іх да будучага сямейнага жыц-  
ця. Першых рыхтавалі да  
вядучай ролі мужа, руплівага  
і дбайнага гаспадара, а другіх  
— да ролі паслухмянай, пра-  
цавітай жонкі.

У выбары нявесты вядучую  
роль адыгрывалі бацькі. Але  
шлюбны саюз неабавязкова  
заключаўся па прымусу. Час-  
цей за ўсё ў аснове ляжалі  
ўгаворы, растлумачэнне. Так,  
словамі песні бацькі павучалі:

...Ні бяры, сынок, ты  
саяніцы,

Ні саяніцы, ні  
бушмашніцы,

А бяры, сынок,  
андарашиць.

А саяніца — горка п'яніца,

А бушмашніца —  
падугольніца,

Андарашиць — то  
работніца (1, 83).

Больш того, у народзе  
разумелі, што сапраўдная  
сям'я, якая з поспехам будзе  
выхоўваць дзяцей, не можа  
быць пабудавана без кахання.  
Вось чаму Ф. Скарына,  
абаріаючыся на такія  
ўяўленні, пісаў: «...Мужи с  
своimi жenами имають во  
любви жити» (7, 116). Фальк-  
лорная скарбонка нашага на-  
рода сведчыць аб tym, што  
твораў на любоўную тэматыку  
у той час было вельмі многа.



Ужо тады назіраюцца спробы паставіць кахранне на адно з вядучых месцаў пры стварэнні сям'і. Часта чуліся скарті маладой, «што звяячалі мяне да з тым чужаланцам, да з тым незнаёмым, невядомым» (1, 83).

Сам шлюбны абраад меў на мэце надаць грамадскую значнасць стварэнню сям'і, закласці падмурак трывалай, дружнай ячэйкі грамадства. Ён змяшчаў мнства яркіх, эмацыянальна насычаных, па-мастаку аздобленых рытуалаў, якія неслі ў сабе непаўторны нацыянальны каларыт і значны выхаваўчыя магчымасці. Шлюб уключачу ў сябе шэраг этапаў: сватанне і агледзіны, заручыны, вянчанне і само вяселле. Урачыстасць, пышнасць вясельнага рытуалу, які працягваўся некалькі дзён, як бы сімвалізавалі пачатак будучага сямейнага шчасця, трываласці сямейных сувязей.

Моц сямейна-шлюбнага саюзу падтрымлівалася і вельмі адмоўнымі адносінамі грамадства да нявенчанага шлюбу, да пазашлюбных сувязей і разводаў. Дзеци ад нявенчанага шлюбу былі пазбаўлены многіх грамадзянскіх правоў і звычайна папаўнялі катэгорыі ніжэйших сацыяльных слæў.

Самай значнай падзеяй у жыцці сям'і было нараджэнне дзіцяці. Дайшоўшы да нас багацці вуснай народнай творчасці сярэднявечча ўтрымліваюць шмат матэрыйлу, які сведчыць аб выключнай увазе народа да гэтай падзеі. Бацькі, асабліва маці, і сама немаўлятка акружаліся павагай і пашанай. З першых дзён праяўляўся клопат аб выхаванні прыстойнага чалавека. Каб дапамагаць бацькам гадаваць і выхоўваць дзіцяць, у іх з'яўляюцца такія названыя суродзічы, як бабка-пупарэніца, кум і кума.

Наогул факт з'яўлення на свет новага жыцця быў абстаўлены мнствам арыгінальных абраадаў і рытуалаў. Яны настолькі глыбока

ўвайшлі ў сямейны побыт беларускага народа, што ён, практычна адзіны са славян, захаваў па сённяшні дзень уласцівую толькі яму багатую хрэсьбінную паззію. Хрэсьбінныя песні феадальнай эпохі ў запісах XIX ст. зычаль нованароджанаму дзіцяці шчаслівы лёс, матэрыйльны дастатак:

...Кумочак ходзіць, дзіцяцька носіць,

А у бога долі просіць:

— А дай жа, божа, етыкі дзіцяці

Усякую долю узяці:

І хлебавую, і салівую,

Трэцюю — здаровейкую

(1, 78 — 79).

Колькасць дзіцей у сялянскіх сем'ях была вельмі рознай. Як мяркуюць многія даследчыкі, тыповай была сям'я, дзе мелася 3 — 5 дзіцей. Многія сем'і мелі і больш. Вядома, што ўвогуле нараджалася дзіцей многа, але высокі ўзровень смяротнасці значна зніжаў сярэдняе лічбы. У народзе лічылі, што калі дзіцей багата, то хоць клопату хапае, але ж і радасці шмат. Як суровае папярэджанне гучыць прымаўка: «Без дзіцей ціха, ды на старасці ліха» (4, 117).

Побыт сярэдневяковай беларускай сям'і быў пабудаваны на арганічным спалучэнні абышчынасці, супольнасці і строгага падпарадкавання аўтарытэту адной асобы. У кожнай сям'і, згодна са звычаёвым правам, якое ўскосна падмацоўвалася і юрыдычнымі законамі, галавой сям'і быў, як правіла, старэйши з мужчын. Слова гаспадара было законам для ўсіх яе членоў. Павага да галоўнага, старэйшага падтрымлівалася і эканамічна-заканадаўчымі і звычаёвымі правамі. Напрыклад, у многіх беларускіх сем'ях існавалі рысы так званага марыяту, калі асноўная

частка сямейнай маёmacці пераходзіла ў спадчыну да старэйшага сына, а астатнія яе частка дзялілася паміж іншымі членамі сям'і. У той жа час у самой сям'і многія віды дзейнасці патрабавалі сумеснай працы, дзе кожны набываў свой статус у залежнасці ад яго ведаў і ўменняў у практычнай дзейнасці, што стымулявала рост індывідуальнай варыятыўнасці яго паводзін і вяло да развіцця пачуцця ўласнай годнасці. З другога боку, міжсемейныя адносіны ў кожным пасяленні характерызуваліся своеасаблівой гамагеннасцю і ў многім будаваліся на абышчынных прынцыпах («гвалт», «двóрышчы», «тала-ка», «службы» ў вёсцы, арцель у горадзе).

Усё вышэйсказанае цалкам мае дачыненне і да гарадской сям'і. І толькі ў сем'ях шляхты, асабліва заможнай, перавагу мелі індывідуалістычныя падыходы, хаця і ў іх з павагай і адабрэннем ставіліся да абышчынасці, супольнасці ў многіх сферах арганізацыі грамадскага жыцця. Падобны дуалізм гаспадарча-бытавога ўладкавання сям'і надаваў адчувальную дынаміку развіццю многіх працэсаў, у тым ліку і прагматычна-выхаваўчых.

Сінкрэтызм арганізацыі сямейнага быту выразна праявіўся і ў становішчы жанчыны ў феадальным грамадстве Беларусі. Нягледзячы на больш высокое сацыяльнае становішча мужчыны, беларуская жанчына не знаходзілася ў дэспатычна-прыгнечаных сямейных умовах, як гэта было ў многіх іншых народаў. Наадварот, як слушна адзначаюць многія даследчыкі, жорсткае абыходжанне мужа з жонкай нават давала апошніяй права разрываць шлюбныя вузы. Афіцыйнае заканадаўства ўмацоўвала пэўную незалежнасць жанчыны і ў эканамічных адносінах. Існавала так званае права вена, згодна з якім жонка валодала 1/3



часткай маёmasці сям'і пасля смерці мужа. Такое высокое грамадскае і сацыяльна-эканамічнае становішча жанчыны было харктэрным для беларускага народа і заўсёды захоўвалася ў сямейных традыцыях. Так, член Паўночна-Захоўняга аддзела рускага таварыства I. А. Сербаў пасля адной з экспедыций на пачатку XX ст. у самую глухамань Беларускага Палесся, дзе жылі беларусы-сакуны, пісаў: «Жанчына ў сакуну ю карыстаецца аднолькавымі правамі з мужчынамі» (5, 48). Беларускі мысліцель XVI ст., аўтар трактата «Аб норавах татар, літоўцаў і маскавіцян», Міхалон Ліцвін адзначаў, што жанчына ў Вялікім княстве Літоўскім мае намнога болей свабоды, чым жанчына суседніх краін (8, 25).

Усё гэта дае падставы многім навукоўцам сцвярджаць, што беларуская жанчына прымала актыўны ўдзел не толькі ў гаспадарчых справах сям'і, у арганізацыі быту, але і ў выхаванні дзяцей падчас адбыўвалася дамінуючу ролю. Пачынаючы з калыханак, маці фарміравала ў дзяцей існаваўшыя тады стэрэатыпы светаўспрымання і грамадскага уладкавання. Праз маці закладваліся асновы культуры і самасвядомасці. Невыпадкова, што менавіта Сімён Полацкі, знакаміты айчынны педагог, які значную частку свайго жыцця пражыў у Маскве, быў першым на Русі, хто ўсlyх загаварыў аб ролі маці ў выхаванні дзяцей.

Даволі высокое становішча жанчыны ў беларускім грамадстве, актыўны і дзейны яе ўдзел у выхаванні падрастающих пакаленняў спрыялі таму, што ўвогуле для беларусаў харктэрнымі і вызначальными рысамі харктару становіліся чалавечнасць, добразычлівасць, стрыманасць, цярпівасць, шчырасць, міралюбнасць. Менавіта тут бачацца вытокі таго,

што для нашага народа зусім не харктэрныя жорсткасць, помслівасць, ваяўнічасць. Гэтай прычынай у многім тлумачыцца і высокі лірызм душы беларусаў.

Звычайна да сістэматычнага выхавання бацька падключаўся паступова, з ростам дзіцяці. На думку асобных вучоных, гэты працэс перакладваўся поўнасцю на яго плечы, калі дзецям спаўнялася 12 — 14 гадоў (8, 25). Але з гэтым наўрад ці можна пагадзіцца, бо працэс далучэння дзяцей да гаспадарчых спраў пад непасрэдным кіраўніцтвам бацькі адбываўся значна раней — з 5 — 6 гадоў. Вядома, галава сям'і больш увагі ўдзяляў сынам, як будучым гаспадарам. З 12 — 14 гадоў падлеткі ў той час становіліся амаль што паўнацэннымі дарослымі членамі сям'і. Нездарма ж у выпадку смерці бацькі сыны ўступалі ў спадчыннае права з 12 гадоў. Дарэчы, і самі аўтары манаграфіі, на якую вышэй зроблена спасылка, сцвярджаюць, што іншы раз у шлюб дзяўчата ўступалі нават у 12 — 13 гадоў, а хлопцы — у 14 — 16 гадоў.

З глыбокай старажытнасці трывалым падмуркам этнапедагагічнай культуры нашага народа былі звычай, традыцыі і абраады. Фарміраванне асобы ў старажытным грамадстве працякала ў строга акрэсленых межах яе дзейнасці і ўчынкаў. З дзяцінства чалавек у імператыўна-катэгарычнай форме ўспрымаў шэраг прадпісанняў і забарон наконт правілаў паводзін, спосабаў дзейнасці і нават напрамку думак. З пакалення ў пакаленне без абмеркавання, а часта і без абрэгнутавання перадаваліся выпрацаваныя і адшліфаваныя сацыяльна-грамадскім і духоўна-выхаваўчым вопытам тыя звычай, традыцыі і абраады, якія стваралі аптымальныя ўмовы для арганізацыі выхавання дзяцей.

Дзякуючы звычаям сям'я

мела даволі дзейныя «педагагічныя» рычагі ўздзеяння на дзіця. Звычай не проста выпрацоўвалі спосабы паводзін чалавека, а ўсталёўвалі ў ім веру ў існаванне вышэйших законаў грамадскай уладкаванасці, спасціжэнне і выкананне якіх, як уяўлялася, павінна забяспечыць найлепшыя ўмовы зямнога быцця. Многія сямейныя звычайі стваралі трывалы падмурок для распрацоўкі метадалагічных асноў выхавання дзяцей. Так, напрыклад, рускі этнограф XIX ст. Д. Г. Булгакаўскі адзначаў, што ў палешукоў існавала павер'е, што калі немаўлятка абазваць жабай, то ў дзіцяці вырасце горб (7, 188). І вось на падставе гэтага ў сем'ях існаваў звычай не абзываць дзяцей абразлівымі словамі. Як бачна, гэта спонтанна ўсталёўвалася ў сямейным выхаванні прынцыпы гуманнага, добразычлівага абыходжання з дзецьмі і апоры на станоўчыя якасці выхаванцаў.

Традыцыі ў галіне этнапедагагічнай культуры спрыялі перадачы кожнаму наступнаму пакаленню такіх кампанентаў грамадской свядомасці, як ідэі, погляды, густы, ідэалы, перакананні, веды і інш. Агульна вядома высокая выхаваўчая роля традыцый у радавітых шляхецкіх сем'ях, якія беражліва захоўвалі стэрэатыпы рыцарскай культуры. Але ж і простыя сялянскія сем'і ў імкненні набыць лепшую грамадскую ацэнку падтрымлівалі і прымнажалі спадчынныя якасці, якія былі харктэрнымі для многіх пакаленняў іх роду. С. Пащкевіч пры даследаванні ў XIX ст. жыцця і быту беларускіх сялян пісаў: «...Маладыя заўсёды трymаюцца паводзін і абыходжання старых, а тыя старадаўнія» (8, 33). Невыпадкова ў народзе лічылі, што дзеци амаль заўсёды падобныя на сваіх бацькоў. Таму, напрыклад, пры выбары жонкі раілі: «Пазірай на матку, а жаніся на дзіцятку» (4, 27). Пачуццё гонару за свой род і



павага да продкаў прайвіліся і ў тым, што к канцу XVI ст. нават простыя сяляне атрымлівалі ў спадчыну трохкампанентныя найменні-прозвішчы (прозвішча, імя, імя па бацьку).

Пэўная адрозненні ў выхаванні дзяцей існавалі ў сем'ях розных слаёў беларускага грамадства. Сялянскія і гарадскія сем'і перш за ёсё мелі на мэце падрыхтоўку дзяцей да будучай працоўнай дзеянасці. Iх з 5 — 6 гадоў ужо непасрэдна ўключалі ў гаспадарчу дзеянасць у якасці памочнікаў. У сем'ях гараджан-рамеснікаў дзецы таксама з малых гадоў прымалі ўдзел у прадукцыйнай працы, паступова набывалі професійныя навыкі, часам становіліся вучнямі, каб атрымаць спецыяльнасць. Дзяўчынкі пад непасрэдным наглядам маці ўдзельнічалі ў абслугоўванні сям'і, набывалі навыкі шынця, ткацтва, гатавання ежы і г. д. Сямейнае выхаванне ў заможных гараджан і багатай шляхты было скіравана на набыццё нашчадкамі якасцей, што давалі магчымасць у будучым захоўваць і павялічваць наўтыкі матэрыяльнай і духоўнай культуры сваіх бацькоў.

Характэрна, што, нягледзячы на маёмасна-саслоўныя адрозненні, існаваў шэраг рыс, характэрных для ўсіх беларускіх сем'яў сярэднявечча. Акрамя любvi да працы, вялікая ўвага ўдзялялася прывіццю любvi і павагі да сваіх бацькоў, дзядоў, продкаў. Значнае месца ў змесце сямейнага выхавання адводзілася фарміраванню патрыятычных пачуццяў, адданасці і вернасці свайму народу, свайму краю. Выкананне хрысціянскіх запаветаў часта вымяралася адносінамі асобы да іншых людзей. «Хто людзей не саромеецца — той Бога не баіцца» (3, 148), — сцвярджалася ў адной з прымавак, запісаных у XVII ст.

З павагай ставіліся ў бе-

ларускіх сем'ях да ведаў, адукаванасці, кнігі. З свой мінуўшчыны захаваліся ў вуснай народнай творчасці творы, якія сведчаць аб гэтым. Так, у XIX ст. у палескай глухамані была запісана такая прыказка аб кнізе: «Бывъ собі дурень, на дошку дывывса, зробивса розумный» (2, 169).

Пэўную цікаласць выклікаюць народныя погляды на імкненне людзей да матэрыяльнага багацця. У многіх сем'ях такое імкненне не толькі не асуджалася, а, наадварот, уяўлялася адной з мэт чалавечага жыцця. Праўда, заўсёды падкрэслівалася неабходнасць набыцця матэрыяльных даброт сумленным шляхам, а таксама, што ўласнае шчасце не можа будавацца на іншасці іншых. Нават падарункі лёсу (зноўдзеныя скарбы, дары чараўнікоў і іншага) мелі становічную маральную ацэнку, калі яны даставаліся прыстойным асобам. Аднак у той час падкрэслівалася і дэфармуюча ўздзейнне багацця на маральна-духоўную прыроду чалавека. Гучалі нават і такія перасцярогі: «...Где багатства там шчасця немаш» (6, 183).

Многія іншаземцы, што вандравалі ў той час па беларускіх землях, пакінулі ўспаміны, у якіх давалі вельмі высокую ацэнку вынікам выхавання ў простанарадных сем'ях. І сучасныя даследчыкі падкрэсліваюць становічы ўплыў народнай педагогікі на выхаванне падрастаючых пакаленняў. Адбывалася гэта таму, што выхаванне не вычлянялася з жыцця, а арганічна ўпляталася ва ўсе сямейныя адносіны. Дзяцей не рыхтавалі да будучага жыцця, азначанага пэўнымі ўзроставымі ці іншымі межамі, а паступова ўключалі ва ўсе сферы чалавечага існавання.

Прызнаннем выхаваўчых заслуг простай беларускай сям'і з'яўляўся, напрыклад, звычай дзядзькавання, які

ўкараніўся ў грамадскае жыццё к канцу XVI ст. і быў распаўсюджаны аж да канца XIX ст. Сутнасць яго заключалася ў тым, што дзецы заможнай шляхты аддаваліся на выхаванне ў звычайную сялянскую сям'ю з мэтай фарміравання ў маладых шляхцічаў лепшых фізічных і духоўных якасцей простага народа.

## ВЫКАРЫСТАНАЯ ЛІТАРАТУРА

1. Беларуская народная вусна-пастычныя творчасць. — Мн., 1967.
2. Пінчукі. Этнографіческій сборнік // Собрал Д. Г. Булгаковскі// Записки імператарскага географіческага общества по отделению этнографии. — Т. XIII. — Вып. 3. — СПб., 1890.
3. Порецкі Я. И. Соломон Рысинскій. Конец XVI — нач. XVII в. — Мн., 1983.
4. Приказкі і прымаўкі ў дзвюх кнігах. — Кн. 2. — Мн., 1967.
5. Сербов И. А. Белорусы-сауны. Краткій этнографіческій очерк. — Птг., 1915.
6. Сержбутовскі А. К. Сказкі и разказы белорусов-полешуков. — СПб., 1911.
7. Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія. — Мн., 1990.
8. Сям'я і сямейны быт беларусаў / В. К. Бандарчык, Г. К. Курыловіч, Л. В. Ракава і інш. — Мн., 1990.

В. С. БОЛБАС,  
кандыдат педагогічных навук.

г. п. Акцябрскі,  
Гомельская вобласць.